

Дзяржаўная ўстанова культуры
“Дрыбінская бібліятэчная сетка”
Дрыбінская цэнтральная раённая бібліятэка
Адзел бібліятэчнага маркетынгу і рэкламы

Каляндар знамянальных і памятных дат на 2018 год



Дзяржаўная ўстанова культуры
«Дрыбінская бібліятэчная сетка»
Дрыбінская цэнтральная раённая бібліятэка
Адзел бібліятэчнага маркетынгу і рэкламы

**Каляндар
знамянальных
і памятных дат
на 2018 год**

Дрыбін 2017


УВОДЗІНЫ

Паважаныя калегі! Перад Вамі чарговы выпуск выдання **“Каляндар знамянальных і памятных дат на 2018 год”**.

На яго старонках матэрыял размешчаны па наступных раздзелах:

- **МІЖНАРОДНЫЯ ДЗЕСЯЦГОДДЗІ І ГОДЫ**
- **ДАТЫ КРАЯЗНАЎЧАГА КАЛЕНДАРА**
- **ЮБІЛЕЙНЫЯ І ПАМЯТНЫЯ ДАТЫ** па месяцах
- **ТВОРЫ-ЮБІЛЯРЫ** беларускіх аўтараў
- **КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ** русскіх і замежных аўтараў
- **ВЁСКИ-ЮБИЛЯРЫ** ДРЫБІНСКАГА РАЁНА

Матэрыял у выданні размешчаны выбарчна. Пры складанні дадзенага дапаможніка былі выкарыстаны: інтэрнэт-рэсурсы, матэрыялы часопіса “Бібліятэка прапануе”, даведачныя выданні з фонду цэнтральнай раённай бібліятэкі, календары знамянальных і памятных дат апошніх гадоў.

Каляндар адрасаваны бібліятэкарам, культработнікам у дапамогу планаванню работы на 2018 год. Дакладныя даты краязнаўчага календара размешчаны па месяцам і адзначаны ў тэксце **блакітным колерам** і спецыяльным значком  .

На беларускай і рускай мовах.

Каляндар знамянальных і памятных дат на 2018 год [Тэкст] / Дзяржаўная ўстанова культуры “Дрыбінская бібліятэчная сетка”, Цэнтральная раённая бібліятэка, Аддзел бібліятэчнага маркетынгу і рэкламы ; [складальнік А. С. Падгурская, Л. В. Дзіямідава ; рэдактар М. А. Сакалова ; дызайн вокладкі Н. А. Барбацько]. - Дрыбін, 2017. - 21 с.

ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ.....	2
МІЖНАРОДНЫЯ ДЗЕСЯЦІГОДДЗІ І ГОДЫ.....	4
ДАТЫ КРАЯЗНАЎЧАГА КАЛЕНДАРА.....	4
ЮБЛЕЙНЫЯ І ПАМЯТНЫЯ ДАТЫ па месяцах	5
ТВОРЫ-ЮБІЛЯРЫ беларускіх аўтараў.....	15
КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ русских и зарубежных авторов.....	16
ВЁСКІ-ЮБІЛЯРЫ ДРЫБІНСКАГА РАЁНА.....	17

МІЖНАРОДНЫЯ ДЗЕСЯЦІГОДДЗІ І ГОДЫ:

- 2010-2020** 10-годдзе ААН, прысвечанае пустыням і барацьбе з апустыньваннем
- 2011-2020** 10-годдзе біялагічнай разнастайнасці
- 2011- 2020** 10-годдзе дзеянняў па забяспечванню бяспекі дарожнага руху

ДАТЫ БЕЛАРУСКАГА КАЛЕНДАРА:

- 400** гадоў з дня апублікавання першага ў свеце Буквара (1618)
- 155** гадоў з пачатку паўстання **К. Каліноўскага** ў Магілёўскай губерні (1863)
- 130** гадоў **Магілёўскаму драматычнаму тэатру** (1888)
- 95** гадоў з часу заснавання літаратурнага аб'яднання маладых беларускіх пісьменнікаў “**Маладняк**” (1923)
- 90** гадоў з часу заснавання кінастудыі “**Беларусьфільм**” (1928)
- 85** гадоў з часу адкрыцця **Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета** (1933)
- 80** гадоў з часу выхаду першага нумара газеты “**Знамя юности**” (1938)
- 80** гадоў з часу адкрыцця **Дзяржаўнага тэатра лялек Беларусі** (1938)
- 75** гадоў з часу адкрыцця **Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны** (1943)
- 55** гадоў з часу заснавання кніжна-часопіснага выдавецтва “**Полымя**” (1963)

ДАТЫ КРАЯЗНАЎЧАГА КАЛЕНДАРА:

- 145** гадоў з часу заснавання ДУА “**Дрыбінскай сярэдняй школы**” (1873).
- 100** гадоў з часу заснавання ДУА “**Расненская сярэдняя школа**” (01.09.1918).
- 95** гадоў з д. н. **Лідзіі Набебіной** (1923), ураджэнка в. Цёмны Лес Дрыбінскага р-на Магілёўскай вобл., партызан. За актыўны ўдзел у партызанскім руху, мужнасць і гераізм, працяжэння ў барацьбе з гітлераўскімі акупантамі ўзнагароджана ордэнам Айчыннай вайны 2 ступені, медалямі “За боевыя заслугі”, “За победу над Германіей”, шматлікімі юбілейнымі медалямі.
- 95** гадоў з часу заснавання ДУА “**Цемналескі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад-базавая школа**” (1923)
- 95** гадоў з часу заснавання ДУА “**Трылесінская сярэдняя школа**” (1923)

- 25 гадоў з часу заснавання **Дрыбінскага філіяла АСБ “Беларусбанк”** (04.02.1993).
- 15 гадоў з часу заснавання **Цэнтра фізкультурна-масавай і спартыўнай работы** (01.03.2003).

СТУДЗЕНЬ

- 1 студзеня Новы год.
Сусветны дзень міру.
80 гадоў з д. н. **Дануты Бічэль-Загнетавай** (1938), беларускай паэтэсы
↑
65 гадоў з д. н. **Галіны Лістапад** (1953, сапр. Руднікава Галіна Мікалаеўна), паэтэса, ураджэнка в.Навасёлкі Магілёўскага р-на, зараз жыве ў в. Пудаўня, член клуба творчых сустрэч “**Вянок Дрыбіншчыны**”
- 2 студзеня **85 гадоў** з д.н. **Уладзіміра Фаміча Ермалаева** (02.01.1933 - 12.12.2014) ураджэнец в. Галавічы Дрыбінскага р-на, кандыдат гістачных навук, аўтар шматлікіх літаратурных пародый, член Саюза пісьменнікаў Беларусі (1988)
- 4 студзеня **70 гадоў** з д. н. **Ісака Ньютана** (1643-1727), англійскага фізіка, матэматыка, астранома.
- 5 студзеня **Дзень працаўнікоў сацыяльнай абароны**
- 7 студзеня **Раство Хрыстова** (праваслаўнае)
Дзень банкаўскіх і фінансавых работнікаў
- 10 студзеня **135 гадоў** з д. н. **Аляксея Талстога** (1883-1945), расійскага пісьменніка, драматурга.
- 11 студзеня **Дзень заповеднікаў і нацыянальных паркаў.**
Сусветны дзень “дзякуй”.
- 12 студзеня **390 гадоў** з д. н. **Шарля Перо** (1628-1703), франц. пісьменніка.
- 14 студзеня 125 гадоў з д. н. **Канстанцыі Буйло** (1893-1986), бел. паэтэсы.
- 15 студзеня **80 гадоў** з часу ўтварэння **Магілёўскай вобласці** (1938)
↑
95 гадоў з д. н. **Мікалая Іванавіча Каралёва** (1923), ураджэнца в. Робцы Дрыбінскага р-на Магілёўскай вобл., Кавалер ордэна Аляксандра Неўскага. Узнагароджаны медалямі “За отвагу”, “За вызваленне Варшавы”: ордэнам Айчыннай вайны 2 ступені, ордэнам Чырвонай Зоркі.
- 16 студзеня 75 гадоў з д. н. **Міколы Чарняўскага** (1943), бел. пісьменніка.
- 18 студзеня **Хрышчэнскі Сачэльнік** (праваслаўны).
75 гадоў з дня **прарыву блакады Ленінграда.**
- 19 студзеня **Хрышчэнне Гасподне** (праваслаўнае).
Дзень выратавальніка.

- 21 студзеня **430** гадоў з часу зацверджання **Статута ВКЛ** (трэці статут, 1588).
- 22 студзеня 230 гадоў з д. н. **Джорджа Байрана** (1788-1824), англійскага паэта.
90 гадоў з д. н. **Пятра Праскурына** (1928-2000), рас. пісьменніка.
- 23** студзеня **235** гадоў з д. н. **Стэндаля** (1783-1842), франц. пісьменніка.
100 гадоў з пачатку выдання газеты **“Магілёўская праўда”** (1918).
- 24** студзеня **170** гадоў з д. н. **Васіля Сурыкава** (1848-1916), рускага мастака.
- 25 студзеня **Таццянін дзень** (Дзень св. Таццяны).
80 гадоў з д. н. **Уладзіміра Высоцкага** (1938-1980), расійскага паэта, барда, акцёра.
- 28 студзеня 75 гадоў з д. н. **Міхаіла Пташука** (1943-2003), бел. кінарэжысёра.
- 30 студзеня 95 гадоў з д. н. **Леаніда Гайдая** (1923-1993), рас. рэжысёра.

ЛЮТЫ

- ↑ **20 гадоў з часу заснавання клуба творчых сустрэч “Вянок Дрыбіншчыны” (1998)**
↓
- 2 лютага **180** гадоў з д. н. **Кастуся Каліноўскага** (1838-1864), беларускага грамадскага дзеяча, паэта, публіцыста.
145 гадоў з д. н. **Міхаіла Прышвіна** (1873-1954), рас. пісьменніка.
75 гадоў з часу заканчэння **Сталінградскай бітвы** (1943).
Сусветны дзень водна-балотных абшараў
(адзначаецца з 1977 г.)
- 5** лютага **95** гадоў з д. н. **Леаніда Шчамялёва** (1923), жывапісца, народнага мастака Беларусі.
- 8 лютага **Дзень юнага героя-антыфашыста**.
190 гадоў з д. н. **Жуля Верна** (1828-1905), франц. пісьменніка.
- 10** лютага **75** гадоў з д. н. **Міхася Тычыны** (1943), бел. пісьменніка.
- 11** лютага **Сусветны дзень хворага**.
145 гадоў з д. н. **Фёдара Шаляпіна** (1873-1938), рус. спевака.
- 12-18 лютага **Масленіца**.
- 13** лютага **115** гадоў з д. н. **Жоржа Сімянона** (1903-1988), франц. пісьменніка.
- 15 лютага **Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў**.
Стрэчанне Гасподне (у праваслаўных).

- 16 лютага 95 гадоў з д. н. **Валерыя Мядзведзева** (1923), рус. пісьменніка.
- 18 лютага 125 гадоў з д. н. **Максіма Гарэцкага** (1893-1938), бел. пісьменніка.
- 19 лютага **Сусветны дзень кітоў.**
545 гадоў з д. н. **Мікалая Каперніка** (1473-1543), польскага астранома.
110 гадоў з д. н. **Станіслава Шушкевіча** (1908-1991), беларускага пісьменніка.
- 21 лютага **Міжнародны дзень роднай мовы.**
- 23 лютага **Дзень абаронцаў Айчыны і Узброенных сіл Рэспублікі Беларусь.**
140 гадоў з д. н. **Казіміра Малевіча** (1878-1935), жывапісца.
- 26 лютага 100 гадоў з д. н. **Пятра Машэрава** (1918-1980), партыйнага і дзяржаўнага дзеяча БССР.

САКАВІК

- 1 сакавіка **Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам.**
Сусветны дзень грамадзянскай абароны.
- 2 сакавіка **100** гадоў з д. н. **Алеся Бачылы** (1918-1983), бел. паэта.
- 3 сакавіка **Сусветны дзень пісьменніка.**
- 4 сакавіка **Дзень міліцыі ў Беларусі.**
340 гадоў з д. н. **Антонія Вівальдзі** (1678-1741), італ. кампазітара
- 6 сакавіка **90** гадоў з д. н. **Габрыэля Гарсія Маркеса** (1928), калумбійскага пісьменніка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі.
- 8 сакавіка **Міжнародны жаночы дзень**
100 гадоў з д. н. Кацярыны Макаравай (1918), ураджэнка в. Заполле Дрыбінскага р-на Магілёўскай вобл., перадавік сельскагаспадарчай вытворчасці. Званне Героя Сацыялістычнай працы (1971) прысвоена за атрыманне высокіх ураджаёў льну. Узнагароджана Ордэнам Леніна, медалямі.
- 9 сакавіка **135** гадоў з д. н. **Францішка Аляхновіча** (1883-1944), бел. празаіка, драматурга, публіцыста.
- 12 сакавіка 105 гадоў з д. н. **Сяргея Міхалкова** (1913-2010), рас. паэта, драматурга.
100 гадоў з д. н. **Эдуарда Валасевіча** (1918-1997), бел. паэта-байкапісца.

- 14 чакавіка **Міжнародны дзень рэк**
- 15 сакавіка **Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь**
Сусветны дзень правоў спажывцоў.
 ↑ 80 гадоў з д. н. **Таццяны Савельевай** (1938), ураджэнкі в. Бестрань Дрыбінскага р-на Магілёўскай вобл., беларускі вучоны ў галіне псіхалогіі, доктар псіхалагічных навук (1993), прафесар (1998). Аўтар вучэбна-метадычных дапаможнікаў для ВНУ і сярэняй школы. Навуковы кіраўнік распрацоўкі канцэпцыі “Нацыяльнай пачатковай школы” (1992)
- 17 сакавіка **110 гадоў з д. н. Барыса Палявога** (1908-1981), рас. пісьменніка.
- 20 сакавіка **Сусветны дзень астралогіі.**
 ↑ 65 гадоў з д. н. **Уладзіміра Бутрамеева** (1953), пісьменніка-земляка, празаіка, драматурга, ураджэнца в. Расна Дрыбінскага р-на. Член Саюза пісьменнікаў СССР (1987), лаўрэат літаратурнай прэміі імя М. Горкага (1987).
- 21 сакавіка **Сусветны дзень паэзіі. Сусветны дзень Зямлі.**
- 22 сакавіка **Сусветны дзень вады** (*адзначаецца з 1994 г.*).
 75 гадоў з часу знішчэння фашыстамі вёскі **Хатынь** (1943).
- 25.03-1.04 **Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі.**
Тыдзень музыкі для дзяцей і юнацтва.
- 27 сакавіка **Сусветны дзень тэатра** (*адзначаецца з 1962 г.*).
- 28 сакавіка **150 гадоў з д. н. Максіма Горкага** (1868-1936), рас. пісьменніка.
- 29 сакавіка **60 гадоў з д.н. Ніны Радевiч** (1958), паэтэсы-землячка, ураджэнка г.Горкі Магілёўскай вобл., жыве ў г.п. Дрыбін, член клуба творчых сустрэч “Вянок Дрыбіншчыны”
- 30 сакавіка 165 гадоў з д. н. **Вінсэнта Ван Гога** (1853-1890), галандскага мастака.

КРАСАВІК

- 55 гадоў з часу стварэння **Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі РБ** (1963).
- 1 красавіка **Дзень гумару. Міжнародны дзень птушак** (*у 1906 г. падпісана Міжнар. Канвенцыя аб ахове птушак*).
145 гадоў з д. н. Сяргея Рахманінава (1873-1943), рускага кампазітара, піяніста, дырыжора.
- 2 красавіка **Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі.**
Міжнародны дзень дзіцячай кнігі.

- 195** гадоў з д. н. **Аляксандра Астроўскага** (1823-1886), расійскага дзяржаўнага дзеяча.
- 4 красавіка **200** гадоў з д. н. **Майн Рыда** (1818-1883), англійскага пісьменніка.
- 6 красавіка **535** гадоў з д. н. **Рафаэля** (1483-1520), італьянскага мастака, архітэктара.
- 7 красавіка **Сусветны дзень здароўя** (*адзначаецца з 1948 г., калі быў прыняты статут Сусветнай арганізацыі аховы здароўя*).
Благавешчанне Багародзіцы (праваслаўнае).
Дзень памяці яўрэяў - ахвяр фашызму.
- 8 красавіка **Пасха** (праваслаўная)
- 10 красавіка **80** гадоў з часу выхаду 1-га нумара газеты “**Знамя юности**” (1938).
- 11 красавіка **Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў.**
- 12 красавіка **Сусветны дзень авіяцыі і касманаўтыкі.**
- 17 красавіка **Радаўніца** (праваслаўная)
- 18 красавіка **Міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін.**
- 22 красавіка **Міжнародны дзень Зямлі** (*адзначаецца з 1994 г.*).
- 23 красавіка **Сусветны дзень кнігі і аховы аўтарскага права** (*абвешчана ЮНЕСКА 19 красавіка 1996 г.*).
- 24 красавіка **Міжнародны дзень моладзі** (*адзнач. з 1957 г.*).
- 26 красавіка **Дзень Чарнобыльскай трагедыі. Дзень памяці загінуўшых у радыяцыйных катастрофах і аварыях.**
- 27 красавіка **Сусветны дзень гарадоў-пабрацімаў.**
- 29 красавіка **Міжнародны дзень танца.**
- 30 красавіка **135** гадоў з д. н. **Яраслава Гашака** (1883-1923), чэшскага пісьменніка-сатырыка.

МАЙ

- 1 мая **Свята працы.**
- 2 мая **Дзень Халакосту.**
- 3 мая **Дзень сонца. Сусветны дзень свабоды друку.**
- 5 мая **День друку. Дзень Еўропы.**
200 гадоў з д. н. **Карла Маркса** (1818-1883), нямецкага палітычнага дзеяча.
Сусветны дзень барацьбы за правы інвалідаў.
- 7 мая **Дзень работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі.**
- 8 мая **Сусветны дзень Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца.**

- 9 мая **Дзень Перамогі.**
65 гадоў з часу выхаду 1-ага нумару часопіса “Маладосць” (1953).
- 10 мая 135 гадоў з д. н. **Янкі Маўра** (1883-1971), бел. паэта, пісьменніка.
- 12 мая **Сусветны дзень медыцынскіх сяспер.**
85 гадоў з д. н. **Андрэя Вазнясенскага** (1933-2010), рас. паэта.
- 13 мая **Дзень Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь** (другая нядзеля мая).
- 15 мая **Міжнародны дзень сям’і** (адзначаецца з 1994 г.).
- 18 мая **Міжнародны дзень музеяў** (адзначаецца з 1978 г.).
- 19 мая **Дзень работнікаў фізічнай культуры і спорту.**
- 20 мая **Сусветны дзень памяці ахвяр СНІДу** (адзначаецца з 1983 г.).
- 21 мая **Міжнародны дзень космасу.**
Сусветны дзень культурнай разнастайнасці.
- 22 мая **Міжнародны дзень біялагічнай разнастайнасці.**
205 гадоў з д. н. **Рыхарда Вагнэра** (1813-1883), нямецкага кампазітара.
- 24 мая **Дзень славянскага пісьменства і культуры.**
- 25 мая **80 гадоў з д. н. Уладзіміра Карызны** (1938), бел. паэта.
- 25 мая **Тройца**
- 29 мая **Дзень моладзі** (апошняя нядзеля).
- 31 мая **Сусветны дзень без тытуню. Сусветны дзень культуры.**
70 гадоў з д. н. **Святланы Алексіевіч** (1948), бел. пісьменніцы

ЧЭРВЕНЬ

- 1 чэрвеня **Міжнародны дзень аховы дзяцей.**
- 4 чэрвеня **Міжнародны дзень дзяцей - ахвяр агрэсіі.**
- 5 чэрвеня **Сусветны дзень аховы навакольнага асяроддзя.**
Дзень памяці Еўфрасанні Полацкай.
- 8 чэрвеня **Сусветны дзень акіянаў.**
- 9 чэрвеня **Міжнародны дзень сяброў.**
- 15 чэрвеня 70 гадоў з д. н. **Анатоля Бутэвіча** (1948), дзіцячага пісьменніка, перакладчыка, крытыка
90 гадоў з д. н. **Алёны Забалатнай** (1928), настаўніца.
Урадженка в. Галабурды Дрыбінскага р-на Магілёўскай вобл.
Узнагароджана граматай ЦК ЛКСМБ (1950), граматай ЦК ВЛКСМ (1950), Граматай абкома ЛКСМБ (1962), Граматай Міністэрства адукацыі (1965), значком “Выдатнік народнай асветы”.

- 16 чэрвеня 55 гадоў з часу палёта касмічнага карабля “Усход-6” з першай жанчынай-касманавтам Валянцінай Церашковай (1963).
- 20 чэрвеня **Сусветны дзень бежанцаў.**
- 22 чэрвеня **Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны.**
120 гадоў з д. н. **Эрых Марыі Рэмарка** (1898-1970), нямецкага пісьменніка.
- 23 чэрвеня **Дзень сяброўства. Міжнародны Алімпійскі дзень.**
- 26 чэрвеня **Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй і незаконным абаротам наркатыкаў.**
 Дзень работнікаў пракуратуры.
- 27 чэрвеня 74 гады з дня **вызвалення г.Магілёва** ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (1944)
Сусветны дзень рыбалоўства.
- 30 чэрвеня **Дзень эканаміста. Дзень вынаходніка і рацыяналізатара.**

ЛІПЕНЬ

- 1 ліпеня **Сусветны дзень архітэктуры.**
- 3 ліпеня **Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь** (Дзень Рэспублікі).
- 7 ліпеня **Купалле.**
- 10 ліпеня **100** гадоў з д. н. **Джэймса Олдрыджа** (1918-2011), англійскага пісьменніка.
- 12** ліпеня **Дзень Апосталаў Пятра і Паўла.**
- 13 ліпеня **90** гадоў з д. н. **Валянціна Пікуля** (1928-1990), расійскага пісьменніка.
- 14 ліпеня **115** гадоў з д. н. **Ірвінга Стоўна** (1903-1989), амерыканскага пісьменніка.
- 17 ліпеня 94 гады з часу **першага ўтварэння Дрыбінскага раёна** (1924)
 76 гадоў з пачатку **Сталінградскай бітвы** (1942).
- 18 ліпеня **85** гадоў з д. н. **Яўгена Яўтушэнкі** (1933), расійскага паэта.
- 19 ліпеня **125** гадоў з д. н. **Уладзіміра Маякоўскага** (1893-1930), расійскага паэта.
- 20 ліпеня **Міжнародны дзень шахмат.**
- 23 ліпеня **Сусветны дзень кітоў і дэльфінаў.**
- 24** ліпеня **190** гадоў з д. н. **Мікалая Чарнышэўскага** (1828-1889), расійскага пісьменніка.

- 25 ліпеня **Дзень пажарнай службы Беларусі.**
27 ліпеня 165 гадоў з д. н. **Уладзіміра Караленкі** (1853-1921),
расійскага пісьменніка.

ЖНІВЕНЬ

- 2 жніўня **Дзень Святога Іллі.**
4 жніўня **95 гадоў з д. н. Васіля Лебедзева-Кумача** (1898-1949),
расійскага паэта, аўтар гімна СССР.
6 жніўня **Дзень забароны ядзернага ўзбраення.**
Міжнародны дзень “Урачы міра за мір”.
80 гадоў з д. н. Ігара Лучанка (1938), бел. кампазітара.
8 жніўня 70 гадоў з д. н. **Святланы Савіцкай** (1948), другой жанчыны-
касманаўта.
12 жніўня **Міжнародны дзень моладзі. Дзень моладзі Беларусі.**
14 жніўня **Мядовы Спас** (1-шы).
18 жніўня **↑ Фестываль народнай творчасці, народных промыслаў і**
рамёстваў “Дрыбінскія таржкі” (3-я субота жніўня)
19 жніўня **↓ Прабражэнне Гасподне** (Яблачны Спас, 2-гі).
23 жніўня **Міжнародны дзень памяці ахвяр рабагандлярства і яе**
ліквідацыі.
↑ 65 гадоў з д. н. Анастасіі Скляр (23.08.1953 - 10.04.2017),
паэтэсы-зямлячкі, ураджэнка в. Цёмны Лес Дрыбінскага р-на,
вядома як аўтар паэтычных зборнікаў, у 2017 годзе выйшла ў
↓ свет кніга прозы “Незабываемые”.
28 жніўня **Успенне Багародзіцы.**
29 жніўня **Хлебны, Арэхава Спас** (3-ці).

ВЕРАСЕНЬ

- 1 верасня **Дзень ведаў. Сусветны дзень Міру.**
2 верасня **Дзень беларускага пісьменства** (*першая нядзеля верасня*).
8 верасня **Міжнародны дзень распаўсюджвання граматынасці (ведаў).**
95 гадоў з д. н. Расула Гамзатава (1923-2003), дагестан. паэта.
80 гадоў з д. н. Анатоля Грачанікава (1938-1991), бел. паэта.
9 верасня **Міжнародны дзень прыгажосці.**
190 гадоў з д. н. Льва Талстога (1828-1910), рас. пісьменніка.
100 гадоў з д. н. Барыса Захадэра (1918-2000), рас. паэта.
85 гадоў выдавецтва “Детская литература” (1933)

- 10 верасня **Сусветны дзень прадухілення самагубстваў.**
 13 верасня **Дзень памяці ахвяр фашызму.**
95 гадоў з д. н. Зоі Касмадзям'янскай (1923-1941), Героя СССР.
- 15 верасня **80 гадоў з д. н. Леаніда Левановіча (1938), бел. празаіка.**
Дзень бібліятэк Беларусі.
- 16 верасня **Міжнародны дзень аховы азнавай абалонкі.**
- 21 верасня **Міжнародны дзень міру**
Раство Багародзіцы (праваслаўнае).
- 22 верасня **Сусветны дзень без аўтамабіля.**
- 25 верасня **105 гадоў з д. н. Сяргея Грахоўскага (1913-2002), бел. паэта, празаіка.**
- 26 верасня **Еўрапейскі дзень моў.**
- 27 верасня **Уздвіжанне. Сусветны дзень турызму.**
Міжнародны дзень глуханнямых.
215 гадоў з д. н. Праспэра Мэрымэ (1803-1870), французскага пісьменніка.
- 28 верасня **445 гадоў з д. н. Мікеланжэла да Караваджа (1573-1610), італьянскага мастака.**
- 28 верасня **195 гадоў з д. н. Уладзіслава Сыракомлі (1823-1862), польскага і беларускага паэта, драматурга, крытыка.**
- 28 верасня **60 гадоў з д. н. Адама Глобуса (1958), бел. паэта, празаіка.**
- 30 верасня **Сусветны дзень мора (адзначаецца з 1987 г.).**

КАСТРЫЧНІК

- 1 кастрычніка **Дзень пажылога чалавека.**
Міжнародны дзень музыкі
- 2 кастрычніка **Дзень вызвалення Дрыбіншчыны ад ням.-фаш. захопнікаў (75 гадоў).**
- 4 кастрычніка **Сусветны дзень аховы жывёл.**
- 7 кастрычніка **Дзень настаўніка (1-ая нядзеля кастрычніка).**
- 8 кастрычніка **80 гадоў з д. н. Міхася Казакова (1938-2000), паэта-земляка, ураджэнец в.Халіпы Дрыбінскага р-на, член Саюза пісьменнікаў Украіны (1984)**
- 11 кастрычніка **105 гадоў з д. н. Эдзі Агняцвет (1913-2000), бел. паэтэсы.**
- 14 кастрычніка **Дзень маці. Пакроў Багародзіцы.**
Дзень работнікаў культуры (2-ая нядзеля кастрычніка)

28 кастрычніка **105** гадоў з д. н. **Альберта Камю** (1913-1960), французскага пісьменніка.

ЛІСТАПАД

- 1 лістапада **85** гадоў з д. н. **Вячаслава Адамчыка** (1933-2001), бел. пісьменніка.
- 2 лістапада **Дзень памяці (Дзяды).**
- 4 лістапада **Дзень іконы Казанскай Багародзіцы.**
- 7 лістапада **Дзень Кастрычніцкай Рэвалюцыі.**
- 8 лістапада **135** гадоў з д. н. **Вацлава Ластоўскага** (1883-1938), бел. гісторыка, этнографа, пісьменніка.
- 9 лістапада **200** гадоў з д. н. **Івана Тургенева** (1818-1883), рус. пісьменніка.
- 13 лістапада **Міжнародны дзень сляпых.**
- 14 лістапада **80** гадоў **Анатолію Астапаву** (1938), ураджэнец в. Палуі Дрыбінскага р-на, кандыдат медыцынскіх наук, заг. кафедры дзіцячых іфекцыйных захворванняў Мінскага медыцынскага інстытута. У 1986 прымаў удзел у ліквідацыі наступстваў на ЧАЭС. Узнагароджаны ордэнам Знак Пашаны, Ганаровымі граматамі (1992, 1996)
- 16 лістапада **Міжнародны дзень талерантнасці** (грамадзянскай цярпімасці)
- 18 лістапада **Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і пераапрацоўчай прамысловасці аграпрамысловага комплексу** (3-я нядзеля лістапада)
- 20 лістапада **Сусветны дзень дзіцяці.**
70 гадоў з д. н. **Яўгеніі Янішчыц** (1948-1988), бел. паэтэсы.
- 22 лістапада **105** гадоў з д. н. **Міхаіла Васільевіча Аўдзеява** (1913-1979), земляк-ураджэнец в.Гарадзецк Дрыбінскага р-на, , **Героя СССР** (1942)
- 23 лістапада **Міжнародны дзень адмовы ад курэння.**
110 гадоў з д. н. **Мікалая Носава** (1908-1976), рус. савецкага дзіцячага пісьменніка.
- 26 лістапада **Сусветны дзень інфармацыі.**
- 30 лістапада **105** гадоў з д. н. **Віктара Драгунскага** (1913-1972), савецкага пісьменніка-празаіка, аўтара апавяданняў для дзяцей.

СНЕЖАНЬ

- 1 снежня **Сусветны дзень барацьбы са СНІДам.**
3 снежня **Міжнародны дзень інвалідаў.**
5 снежня **215 гадоў з д. н. Федара Тютчэва (1803-1873), рус. паэта.**
8 снежня **100 гадоў з д. н. Аляксандра Салжэніцына (1918-2008), рус. пісьменніка.**
90 гадоў з д. н. Чынгіза Айтматава (1928-2008), кіргіз. пісьменніка, адзначаецца ў Беларусі ў адпаведнасці з лістом Міністэрства замежных спраў РБ.
10 снежня **Міжнародны дзень правоў чалавека.**
17 снежня **Дзень беларускага кіно.**
21 снежня **220 гадоў з д. н. Адама Міцкевіча (1798-1855), польскага паэта.**
24 снежня **105 гадоў з д. н. Аляксея Кулакоўскага (1913-1986), бел. пісьменніка.**
25 снежня **Раство Хрыстова (каталіцкае).**
26 снежня **80 гадоў з д.н. Барысу Казанаву (1938, сапр. Барыс Міхайлавіч Лапіцкі), рускі пісьменнік-марыніст, ураджэнец в. Расна Дрыбінскага р-на, журналіст, сцэнарыст. Член Саюза пісьменнікаў СССР (1987). Памёр 03.11. 2016, г. Кацрыц, Ізраіль.**
29 снежня **29 гадоў з часу апошняга аднаўлення Дрыбінскага раёна.**

ТВОРЫ-ЮБІЛЯРЫ беларускіх аўтараў

- 505 гадоў** пражскім выданнем кніг **Фр. Скарыны “Эклезіяст”, “Царствы”, “Песня песням”;**
500 гадоў паэме **М.Гусоўскага “Песня пра зубра”;**
440 гадоў “Азбуке” **І.Федарава (1578);**
105 гадоў зборніку вершаў **М.Багдановіча “Вянок”;**
105 гадоў “Шляхам жыцця” **Я. Купала (1913)**
105 гадоў “Нёманаў дар” **Я. Колас (1913)**
95 гадоў “Магіла льва” **Я. Купала (1923)**
95 гадоў “Новая зямля” **Я. Колас (1923)**
90 гадоў “Сын вады” **Я. Маўр (1928)**
75 гадоў “Сцяг брыгады” **А. Куляшоў (1943)**
70 гадоў “Вавёрчына гора” **В. Вітка (1948)**
55 гадоў “Калінавая рукавічка” **А. Васілевіч (1963)**
50 гадоў “Каласы пад сярпом тваім” **У. Караткевіч (1968)**

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ русских и зарубежных авторов

- 485 лет сатирическому роману «Гаргантюа и Пантагрюэль»
Ф. Рабле(1533)
- 425 лет пьесе «Укрощение строптивой» У. Шекспира (1593)
- 210 лет со времени издания первой части «Фауста» Иоганна Вольфганга фон Гёте (1808)
- 205 лет со времени первой публикации романа «Гордость и предубеждение» Дж. Остин (1813)
- 200 лет историческому роману «Эдинбургская темница» В. Скотта (1818)
- 195 лет историческому роману «Квентин Дорвард» В. Скотт (1823)
- 195 лет романа «Пионеры» Дж.Ф.Купера (1823)
- 190 лет поэме «Полтава» А.С. Пушкина (1828)
- 185 лет сборнику «Пёстрые сказки» В.Ф. Одоевского (1833)
- 185 лет роману «Евгения Гранде» Оноре де Бальзака (1833).
- 185 лет роману в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина (1833)
- 180 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Х.К. Андерсена (1838)
- 180 лет роману «Приключения Оливера Твиста» Ч. Диккенса (1838)
- 175 лет рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843)
- 175 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Х.К. Андерсена (1843)
- 170 лет роману «Домби и сын» Чарльза Диккенса (1848)
- 170 лет роману «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея (1848)
- 170 лет роману «Белые ночи» Ф.М. Достоевского (1848)
- 160 лет сказки «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова (1858)
- 160 лет повести «Ася» И.С. Тургенева (1858)
- 155 лет роману «Князь Серебряный» А.К. Толстого(1863)
- 155 лет поэме «Мороз, Красный нос» Н.А. Некрасова(1863)
- 150 лет роману «Дети капитана Гранта» Ж. Верна (1868)
- 150 лет роману «Идиот» Ф.М. Достоевского (1868)
- 145 лет поэме «Русские женщины» Н.А. Некрасова (1873)
- 145 лет повестям «Очарованный странник» и «Запечатленный ангел»
Н.С. Лескова (1873)
- 145 лет пьесе-сказке «Снегурочка» А.Н. Островского (1873)
- 140 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Ж. Верна (1878)
- 140 лет роману «Без семьи» Г. Мало (1878)
- 90 лет книге “Бегущая по волнам” А. Грин (1928)
- 135 лет роману «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона (1883)
- 135 лет сказке «Приключения Пиноккио. История одной марионетки»
К. Коллоди (1883)

- 120 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» «Ионыч» А.П. Чехова (1898)
- 115 лет рассказу «После бала» Л.Н. Толстого (1903).
- 115 лет пьесе «Вишнёвый сад» А.П. Чехова (1903)
- 115 лет стихотворению «Ёлка» Р.А. Кудашевой (1903)
- 110 лет роману «Остров пингвинов» А. Франса (1908)
- 110 лет повести «Суламифь» А.И. Куприна (1908)
- 110 лет пьесе «Синяя птица» М. Метерлинка (1908)
- 105 лет стихотворению «Берёза» С.А. Есенина (1913)
- 100 лет пьесе «Мистерия-буфф» В.В. Маяковского (1918)
- 100 лет поэме «Двенадцать» и стихотворению «Скифы» А.А. Блока (1918)
- 95 лет роману «Аэлита» А.Н. Толстого (1923)
- 95 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» К.И. Чуковского (1923)
- 95 лет роману «Дерсу Узала» В.К. Арсеньева (1923)
- 95 лет повести «Алые паруса» А.С. Грина (1923)
- 95 лет повести «Красные дьяволята» П.А. Бляхина (1923)
- 95 лет роману «Чапаев» Д.А. Фурманова (1923)
- 90 лет пьесе «Трехгрошовая опера» Б. Брехта (1928)
- 90 лет повести «Бегущая по волнам» А.С. Грина (1928)
- 90 лет роману «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова (1928)
- 90 лет роману «Человек-амфибия» А.Р. Беляева (1928)
- 90 лет сборнику «Лесная газета» В.В. Бианки (1928)
- 90 лет сказки «Три толстяка» Ю.К. Олеши (1928)
- 90 лет сборнику «Маленькие дети» К.И. Чуковского (1928)
- 90 лет книге «Эмиль и сыщики» Э. Кёстнера (1928)
- 90 лет стихотворению «Кем быть?» В.В. Маяковского (1928)
- 80 лет сказке «Старик Хоттабыч» Л. Лагина (1938)
- 80 лет повести «Флаги на башнях» А.С. Макаренко (1938)
- 80 лет книге «Никита и его друзья» Е.И. Чарушина (1938)
- 75 лет рассказам «Лесная капель» и «Фацелия» М.М. Пришвина (1943)
- 75 лет повести-сказки «Маленький принц» Антуан Экзюпери (1943)
- 70 лет роману «Кортик» А.Н. Рыбакова (1948)
- 60 лет роману «Братья и сестры» Ф.А. Абрамова (1958)
- 60 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Н.Н. Носова (1958)
- 55 лет роману «Тени исчезают в полдень» А.С. Иванова (1963)
- 55 лет поэме «Теркин на том свете» А.Т. Твардовского (1963)
- 20 лет повести «Турецкий гамбит», «Азазель» Б. Акунина (1998)
- 20 лет книге «Гарри Поттер и Тайная комната» Джоан Роулинг (1998)

ВЁСКИ-ЮБІЛЯРЫ ДРЫБІНСКАГА РАЁНА

Паводле першых пісьмовых крыніц упершыню ўзгадваюцца вёскі:

Міхееўскі сельскі Савет:

АСІНАЎКА. У 1683 г. - сяло Горы-Горацкага маёнтка Аршанскага павета.

ДРАЗДОЎКА. У 1643 г. - слабада, пазней абруб Драздоўшчына ў Магілёўскай эканоміі Аршанскага павета.

КАРЭБЫ. У 1643 г. - сяло Бардзілаўскага войтаўства Магілёўскай эканоміі, млын.

НІКОЛЬСК. У 1683 г. - сяло Алейнікава Горы-Горацкага маёнтка Аршанскага павета.

ПЕРАЛОГІ. У 1683 г. - вёска ў складзе Горы-Горацкага маёнтка Аршанскага павета.

ПІЧАЎКА. У 1683 г. - слабада ў складзе Горы-Горацкага маёнтка Аршанскага павета.

ЯЗЫЧКАВА. У 1683 г. - сяло Горы-Горацкага маёнтка Аршанскага павета.

Чэрнеўскі сельскі Савет:

БЕЛАЯ. У 1643 г. - сяло ў Магілёўскай эканоміі Аршанскага павета.

ВУГЛЫ. У 1623 г. - маёнтak і аднайменнае сяло, уладанне Мілядоўскага (раней - ва ўладанні Ст. Хамца), у Аршанскім павеце.

ГАЛАБУРДЫ. У 1643 г. - сяло ў Чамаданаўскім войтаўстве Магілёўскай эканоміі Аршанскага павета.

ЗАБОР'Е. У 1623 г. - сяло Аршанскага павета, уладанне Мілядоўскага.

КАМУНА. У 1918 г. заснавана, калі на месца былога маёнтка Вуглы была створана камуна "Чырвоная зара".

КАРЗЕЕВА. У 1623 г. - сяло Карзееўшчына ў складзе маёнтка Вуглы Аршанскага павета, уладанне Мілядоўскага.

МІЛАЎЕ. У 1623 г. - сяло Аршанскага павета, дзяржаўная ўласнасць.

ПРААБРАЖЭНСК. У 1848 г. - маёнтak Чавускага павета Магілёўскай губерні, уладанне Чарамісавай.

Раснянскі сельскі Савет:

ЗАТОНЫ - 1-я . У 1643 г. – сяло Бардзілаўскага войтаўства Магілёўскай эканоміі Аршанскага павета.

ЗАХОДЫ. У 1837 г. - вёска маёнтка Горлава ў Чавускім павеце, уладанне Парчэўскіх.

РОБЦЫ. У 1643 г. - сяло Бардзілаўскага войтаўства Магілёўскай эканоміі Аршанскага павета.

Першамайскі сельскі Савет:

БІР. У 1643 г. - сяло ў Бардзілаўскім войтаўстве Магілёўскай эканоміі Аршанскага павета.

ГАЛАВІЧЫ. У 1643 г. - - сяло ў Бардзілаўскім войтаўстве Магілёўскай эканоміі Аршанскага павета.

ЖАВАНЬ. У 1643 г. - сяло ў Бардзілаўскім войтаўстве Магілёўскай эканоміі Аршанскага павета.

ПАЛУЇ. У 1923 г. - сяло маёнтка Вуглы Аршанскага павета, прыватнае ўладанне.

ПІЧАЎКА. У 1683 г. - слабада ў складзе Горы-Горацкага маёнтка Аршанскага павета.

ШАТНЕВА. У 1623 г. - сяло маёнтка Вуглы Аршанскага павета, прыватнае ўладанне.

**Каляндар
знамянальных і памятных дат
на 2018 год**

Складальнік: А. С. Падгурская,
Л. В. Дзямідава
Рэдактар: М. А. Сакалова

Дызайн вокладкі: Н. А. Барбацько

Тыраж 10 экз.

Надрукавана на прынтары цэнтральнай раённай бібліятэкі

Дрыбінская раённая бібліятэка
вул. Леніна, 39
213971 г.п. Дрыбін,
Магілёўская вобласць
Тэл. (02248) 24-1-24, 24-5-68

E-mail: dribin.bib@tut.by

Сайт: www.lib-dribin.mogilev.by

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.1 billion to 1.2 billion (UNEP 1999).

There are many reasons for the increase in illiteracy. One of the main reasons is the rapid population growth in the developing countries. Another reason is the lack of investment in education. In many developing countries, the government spends very little on education, and the private sector is not interested in investing in education. This has led to a shortage of schools and teachers, and a decline in the quality of education. As a result, many children are unable to attend school, and those who do attend often do not learn enough to be able to read and write.

The consequences of illiteracy are far-reaching. Illiterate people are often unable to find work, and they are more likely to live in poverty. They are also more vulnerable to exploitation and abuse. In addition, illiteracy can lead to social and economic stagnation. Without the ability to read and write, people are unable to participate in the modern economy, and they are unable to take advantage of the many opportunities that are available to those who are literate.

There are many ways to reduce illiteracy. One of the most important is to invest in education. This includes building schools, training teachers, and providing textbooks. It also includes providing access to education for all children, regardless of their social or economic background. Another important way to reduce illiteracy is to provide literacy training for adults. This can be done through community-based programs, or through government-sponsored programs. Literacy training can help people to find work, to improve their living conditions, and to participate in the modern economy.

There are many challenges to reducing illiteracy. One of the biggest is the lack of resources. In many developing countries, there is not enough money to build schools, train teachers, or provide textbooks. Another challenge is the lack of interest in education. In many developing countries, parents do not value education, and they do not send their children to school. This is often because they are unable to afford to do so, or because they do not see the value of education. Finally, there is the challenge of providing access to education for all children. In many developing countries, there are many children who are unable to attend school because they live in remote areas, or because they are disabled.

Despite these challenges, there are many ways to reduce illiteracy. One of the most important is to invest in education. This includes building schools, training teachers, and providing textbooks. It also includes providing access to education for all children, regardless of their social or economic background. Another important way to reduce illiteracy is to provide literacy training for adults. This can be done through community-based programs, or through government-sponsored programs. Literacy training can help people to find work, to improve their living conditions, and to participate in the modern economy.

There are many challenges to reducing illiteracy. One of the biggest is the lack of resources. In many developing countries, there is not enough money to build schools, train teachers, or provide textbooks. Another challenge is the lack of interest in education. In many developing countries, parents do not value education, and they do not send their children to school. This is often because they are unable to afford to do so, or because they do not see the value of education. Finally, there is the challenge of providing access to education for all children. In many developing countries, there are many children who are unable to attend school because they live in remote areas, or because they are disabled.